

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,
Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,
Единый адрес: zme@nt-rt.ru

Токопроводы комплектные пофазно-экранированные генераторного напряжения 6, 10, 20, 24, 27, 35 кВ серии ТЭНЕ



Назначение

Токопроводы напряжения 6, 10, 20, 24, 27, 35 кВ пофазно-экранированные комплектные с компенсированным внешним электромагнитным полем на номинальные токи от 1600 до 33000 А предназначены для электрических соединений на электрических станциях, в цепях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, турбогенераторов мощностью до 1500 МВт с силовыми повышающими трансформаторами, с трансформаторами собственных нужд, с преобразовательными трансформаторами и трансформаторами тиристорного возбуждения генераторов, а также на подстанциях для электрического соединения силовых трансформаторов с трансформаторами собственных нужд и распределительными устройствами. Токопроводы генераторного напряжения могут применяться и на других объектах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства.

Токопроводы ТЭНЕ изготавливаются в соответствии с ЯЛБИ.685571.003ТУ.

Устройство токопроводов, основные особенности конструкции

Токопроводы указанного типа устанавливаются на электростанциях и подстанциях, предназначены для распределения электроэнергии большой мощности с длительным сроком службы. Исполнение токопроводов отвечают самым высоким требованиям надежности.

Особенности конструкции закрытых токопроводов в пофазном исполнении:


- исключается возможность междупазных коротких замыканий от попадания на шины посторонних предметов и доступа персонала к токоведущим частям токопровода;
- на шинах и оболочках-экранах токопроводов устанавливается компенсатор линейных расширений для компенсации линейных изменений, вызываемых температурными изменениями;
- токопроводы по всей трассе цельносварные. Исключения составляют разборные узлы подсоединения к турбогенераторам, трансформаторам и выключателям;
- токопровод электродинамически устойчив;
- внешнее магнитное поле токопровода скомпенсировано за счет соединения оболочек-экранов перемычками и заземления соответствующих участков трассы;
- разъёмные электрические контактные соединения алюминий-медь выполнены с применением высоконадежных переходных контактов

- токопроводы пылезащищенные
- опорные изоляторы устойчивы к выпадению росы и инея. При необходимости узлы крепления обеспечивают возможность легкой замены изоляторов без разборки экранов
- в полости экранов токопровода исключены емкостные разряды (искрение). Для этого на изоляторах предусмотрена установка специальных стержневых контактов
- в конструкции токопровода предусмотрена возможность удаления водорода при возможных его утечках через не плотности в узлах крепления выводов генератора
- крепление оболочек-экранов к поперечным балкам – разъемное изолированное, что исключает возможность циркуляции наводимых токов по строительным конструкциям
- крепление балок к строительным конструкциям – сварное
- замер сопротивления изоляции в опорных узлах крепления между экраном и поперечными балками обеспечивается без разборки конструкции
- экранирование токопроводов существенно снижает нагрев расположенных вблизи токопроводов металлических и железобетонных строительных конструкций
- узлы соединения оболочек-экранов с генератором и трансформаторами исключают возможность наводимых токов

Конструкция токопроводов

Токопроводы напряжением 6, 10, 20 кВ

Токопроводы имеют пофазно-экранированное исполнение. Каждая фаза состоит из токоведущей шины (1) соответствующего сечения, оболочки-экрана (2) и изоляторов (3). Шина закрепляется на изоляторе специальным шинодержателем. Изоляторы крепятся к крышкам, которые закрепляются на оболочках-экранах болтами. Шаг между изоляторами - не более 3 м.




Токопроводы ТЗМЭП и ТЭНЕ напряжением 6, 10, 20 кВ.

Секция прямолинейная

1 – шина токоведущая, 2 - оболочка-экран,
3 - изолятор, 4 – балка

Токопроводы напряжением 20, 24, 27, 35 кВ

Каждая фаза состоит из алюминиевой шины (1) и алюминиевой цилиндрической оболочки-экрана (2). Шина центрируется и закрепляется в оболочке-экране по сечению тремя изоляторами (3), расположенными под углом 120°.



Токопроводы ТЭНЕ напряжением 6, 10, 20, 24, 27, 35 кВ

Секция прямолинейная

1 – шина токоведущая, 2 - оболочка-экран,
3 - изолятор, 4 – балка

Состав и устройство токопроводов

В состав токопроводов ТЭНЕ в зависимости от конфигурации трассы и встроенного электрооборудования входят:

- секции прямолинейные
- секции угловые, Т-образные, Z-образные
- секции со встроенным электрооборудованием: с трансформаторами напряжения; трансформаторами тока; ограничителями перенапряжения; с проходными изоляторами
- секции присоединения к силовому трансформатору
- секция подсоединения к разъединителю
- секция подсоединения к турбогенератору и другие элементы


Электрооборудование, применяемое в токопроводах генераторного напряжения

Токопроводы комплектуются в зависимости от технического задания следующим оборудованием и аппаратурой:

- тороидальными трансформаторами тока; трансформаторами напряжения; ограничителями перенапряжения
- трехполюсными заземлителями; разъединителями; проходными изоляторами и др.

Тороидальные трансформаторы тока поставляются на монтаж встроенными в оболочки-экраны токопровода. Для установки секций с заземлителями и приводов к ним поставляются специальные шкафы управления.

Структура условного обозначения пофазно-экранированных токопроводов



Основные технические характеристики

Таблица 1

Типы токопроводов	Климатическое исполнение	Номинальное напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Ток электродинамической стойкости, кА	Ток термической стойкости, кА	Удельные потери на фазу при номинальном токе, кВт/пог.м	Масса одного погонного метра фазы токопровода не более, кг
ТЭНЕ-6-2000-128	УХЛ1, 2, 3; У1, 2, 3; Т1, 2, 3	6	2000	128	50	0,26	23
ТЭНЕ-6-3150-128			3150	128	50	0,25	23
ТЭНЕ-6-4000-180			4000	180	70	0,92	26
ТЗМЭП-6(10)-3150-128	УХЛ1, 2, 3; У1, 2, 3; Т1, 2, 3.	6(10)	3150	128	50	0,5	38
ТЗМЭП-6(10)-3600-300			3600	300	120	0,6	45
ТЭНЕ-10-2000-128	УХЛ1, 2, 3; У1, 2, 3; Т1, 2, 3	10	2000	128	50	0,38	25
ТЭНЕ-10-3150-128			3150	128	50	0,25	25
ТЭНЕ-10-4000-180			4000	180	70	0,33	30
ТЭНЕ-10-4000-250			4000	250	100	0,33	30
ТЭНЕ-10-4000-300			4000	300	120	0,33	26
ТЭНЕ-10-5000-250			5000	250	100	0,42	45
ТЭНЕ-10-5500-375			5500	375	150	0,3	80
ТЭНЕ-10-6000-300			6000	300	120	0,35	80
ТЭНЕ-10-6000-575			6000	575	230	0,35	80
ТЭНЕ-10-6300-250			6300	250	100	0,4	80
ТЭНЕ-11-3150-128	УХЛ1, 2, 3; У1, 2, 3; Т1, 2, 3	11	3150	128	50	0,25	25
ТЭНЕ-20-1000-375	УХЛ1, 2, 3; У1, 2, 3; Т1, 2, 3	20	1000	375	150	0,02	60
ТЭНЕ-20-1600-375			1600	375	150	0,04	70
ТЭНЕ-20-1600-560			1600	560	220	0,03	65
ТЭНЕ-20-1800-560			1800	560	220	0,04	65
ТЭНЕ-20-2000-375			2000	375	150	0,06	65
ТЭНЕ-20-2000-560			2000	560	220	0,05	95
ТЭНЕ-20-2500-900			2500	900	360	0,07	70
ТЭНЕ-20-3150-128			3150	128	50	0,15	65
ТЭНЕ-20-5000-250			5000	250	100	0,28	65
ТЭНЕ-20-5000-375			5000	375	150	0,28	65
ТЭНЕ-20-5500-375			5500	375	150	0,35	70
ТЭНЕ-20-6300-300			6300	300	120	0,31	100
ТЭНЕ-20-7200-300			7200	300	120	0,4	105
ТЭНЕ-20-8000-300			8000	300	120	0,45	105
ТЭНЕ-20-9000-300			9000	300	120	0,6	120
ТЭНЕ-20-10000-300			10000	300	120	0,65	120
ТЭНЕ-20-11250-400			11250	400	160	0,8	150
ТЭНЕ-20-12500-400			12500	400	160	0,83	180
ТЭНЕ-20-15000-560			15000	560	220	0,65	245
ТЭНЕ-20-16000-560			16000	560	220	0,75	245
ТЭНЕ-20-20000-560			20000	560	220	1,2	245
ТЭНЕ-20-22000-600			22000	600	240	1,1	320
ТЭНЕ-24-2000-750	УХЛ1, 2, 3; У1, 2, 3; Т1, 2, 3	24	2000	750	300	0,05	95
ТЭНЕ-24-3150-750			3150	750	300	0,11	95
ТЭНЕ-24-3150-900			3150	900	360	0,1	150
ТЭНЕ-24-10000-560			10000	560	220	0,63	150
ТЭНЕ-24-18000-560			18000	400	160	0,8	260
ТЭНЕ-24-20000-560			20000	560	220	1,2	245
ТЭНЕ-24-24000-560			24000	560	220	1,33	320
ТЭНП-24-24000-560			24000	560	220	1,8	245
ТЭНП-24-31500-560			31500	560	220	3,2	245
ТЭНП-24-33000-600			33000	600	240	2,6	320
ТЭНЕ-27-5000-750	УХЛ1, 2, 3; У1, 2, 3; Т1, 2, 3	27	5000	750	300	0,4	180
ТЭНЕ-27-20000-560			20000	560	220	1,2	260
ТЭНП-27-20000-560			20000	560	220	1,2	260
ТЭНП-27-31500-560			31500	560	220	3,0	270

Типы токопроводов	Климатическое исполнение	Номинальное напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Ток электродинамической стойкости, кА	Ток термической стойкости, кА	Удельные потери на фазу при номинальном токе, кВт/пог.м	Масса одного погонного метра фазы токопровода не более, кг
ТЭНЕ-35-1000-300	УХЛ1, 2, 3; У1, 2, 3; Т1, 2, 3	35	1000	300	120	0,05	140
ТЭНЕ-35-3150-750			3150	750	300	0,09	180
ТЭНЕ-35-9000-300			9000	300	120	0,5	205
ТЭНЕ-35-10000-300			10000	300	120	0,6	205
ТЭНЕ-35-20000-560			20000	560	220	1,2	260
ТЭНП-35-30000-560			30000	560	220	3,0	270

Габаритные размеры токопроводов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тип токопроводов	Номер рисунка	Размеры в мм				
		D	B	B1	L	A
ТЭНЕ-6-2000 -128 ТЭНЕ-6-3150 -128	1	360	310	210	1380	440
ТЭНЕ-6-4000-180		412	353	233	1460	490
ТЗМЭП-6(10)-3150-128 ТЗМЭП-6(10)-3600-300	1	360	507 (580)	300 (370)	1400	440
ТЭНЕ-10-2000 -128 ТЭНЕ-10-3150 -128	1	412	353	233	1460	480
ТЭНЕ-10-4000 -180		432	353	233	1520	510
ТЭНЕ-10-4000 -250 ТЭНЕ-10-4000 -300 ТЭНЕ-10-5000 -250	2	432	353	233	1640	550
ТЭНЕ-10-5500 -375 ТЭНЕ-10-6000 -300 ТЭНЕ-10-6000 -575 ТЭНЕ-10-6300 -250	2	472	490	365	1640	900
ТЭНЕ-11-3150 -128	1, 2	424	353	233	1460	480
ТЭНЕ-20-1000 -375	2	538	490	365	2500	900
ТЭНЕ-20-1600 -375 ТЭНЕ-20-1600 -560 ТЭНЕ-20-1800 -560 ТЭНЕ-20-2000 -375 ТЭНЕ-20-5000 -375 ТЭНЕ-20-5000 -250 ТЭНЕ-20-5500 -375		550				
ТЭНЕ-20-2500 -900		550				
ТЭНЕ-20-3150 -128		550				
ТЭНЕ-20-2000 -560		678				
ТЭНЕ-20-6300 -300 ТЭНЕ-20-7200 -300 ТЭНЕ-20-8000 -300 ТЭНЕ-20-9000 -300 ТЭНЕ-20-10000 -300		678				

Тип токопроводов	Номер рисунка	Размеры в мм				
		D	B	B1	L	A
ТЭНЕ-24-2000 -750 ТЭНЕ-24-3150 -750	2	678	555	435	2800	1000
ТЭНЕ-24-3150 -900	2	680	556	436	2800	1000
ТЭНЕ-20-11250 -400	2	800	610	490	3400	1200
ТЭНЕ-20-12500 -400	2	820	645	505	3400	1200
ТЭНЕ-24-10000 -560	2	818	644	504	3400	1200
ТЭНЕ-20-15000 -560 ТЭНЕ-20-16000 -560 ТЭНЕ-20-20000 -560 ТЭНЕ-24-20000 -560	2	1160	876	716	4200	1500
ТЭНЕ-24-18000 -560	2	1162	877	717	4200	1500
ТЭНЕ-20-22000-600 ТЭНЕ-24-24000-560 ТЭНП-24-33000-600	2	1350	956	796	4800	1700
ТЭНП-24-24000-560 ТЭНП-24-31500-560	2	1160	876	716	4300	1500
ТЭНП-24-33000-600	2	1350	956	796	4700	1700
ТЭНЕ35-1000-300	2	788	580	480	3400	1200
ТЭНЕ-35-9000 -300 ТЭНЕ-35-10000 -300	2	1000	700	580	3400	1300
ТЭНЕ-27-5000 -750 ТЭНЕ-35-3150 -750	2	818	645	505	3400	1200
ТЭНЕ-27-20000-560 ТЭНП-27-20000 -560 ТЭНП-27-31500-560 ТЭНЕ-35-20000 -560 ТЭНП-35-30000-560	2	1290	931	771	4300	1800

Тип токопроводов	Номер рисунка	Размеры в мм				
		D	B	B1	L	A
ТЭНЕ-24-2000 -750 ТЭНЕ-24-3150 -750	2	678	555	435	2800	1000
ТЭНЕ-24-3150 -900	2	680	556	436	2800	1000
ТЭНЕ-20-11250 -400	2	800	610	490	3400	1200
ТЭНЕ-20-12500 -400	2	820	645	505	3400	1200
ТЭНЕ-24-10000 -560	2	818	644	504	3400	1200
ТЭНЕ-20-15000 -560 ТЭНЕ-20-16000 -560 ТЭНЕ-20-20000 -560 ТЭНЕ-24-20000 -560	2	1160	876	716	4200	1500
ТЭНЕ-24-18000 -560	2	1162	877	717	4200	1500
ТЭНЕ-20-22000-600 ТЭНЕ-24-24000-560 ТЭНП-24-33000-600	2	1350	956	796	4800	1700
ТЭНП-24-24000-560 ТЭНП-24-31500-560	2	1160	876	716	4300	1500
ТЭНП-24-33000-600	2	1350	956	796	4700	1700
ТЭНЕ35-1000-300	2	788	580	480	3400	1200
ТЭНЕ-35-9000 -300 ТЭНЕ-35-10000 -300	2	1000	700	580	3400	1300
ТЭНЕ-27-5000 -750 ТЭНЕ-35-3150 -750	2	818	645	505	3400	1200
ТЭНЕ-27-20000-560 ТЭНП-27-20000 -560 ТЭНП-27-31500-560 ТЭНЕ-35-20000 -560 ТЭНП-35-30000-560	2	1290	931	771	4300	1800

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,
 Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,
 Единый адрес: zme@nt-rt.ru